

## Рэчанька

Вокальная група «Рэчанька» была створана ў 2001г. У склад групы ўвайшлі 9 настаўнікаў ГУО «Новогрудская дзетская школа мастацтваў». Кіраўніца – Раманюк Наталія Аляксандраўна, канцэртмайстар – Коршун Алла Львовна. У 2006 г. на фестывалі «Мірскі замак» адбылася абарона на прысваенне вокальнай групе звання «народная».

У рэпертуар калектыва ўключаны не толькі народныя і сучасныя песні, але і творы рускіх і замежных класікаў. З часам значнае месца ў творчасці заняла духоўная музыка, якая асабліва ўплывае на чалавека, моцна мяняе яго ўнутраны свет.

Вокальная група «Рэчанька» з'яўляецца пастаянным удзельнікам духоўна-просветельскіх мерапрыяццяў, праводзімых у горадзе і раёне. Калектыв кожнагодна ўдзельнічае ў Свята-Елісеевскіх чытаннях г.Новогрудок, у акцыі «Рождэственскія сустрэчы»: ў 2015 г. – г. п. Любча і а.г. Негневічы, ў 2016г. – а.г. Ладнікі, Пятрэвічы, Бянін і Отмінава, ў 2017г. – а.г. Шорсы і Кошелева. У 2017 г. вокальная група «Рэчанька» была награнада граматай за актывнае супрацоўніцтва з Беларускай Праваслаўнай Царквой. Усе удзельнікі калектыва – творчыя асобы, яны з задавальненнем наведваюць рэпетыцыі, вядуць актывную канцэртную дзейнасць, удзельнічаюць у Міжнародных, рэспубліканскіх, абласных фестывалях і конкурсах.



«Народная» вокальная группа «Рэчанька» выступала на Международном конкурсе православных песнопений, награждена ценным подарком (г.Гродно); заняла I место на конкурсе православных песнопений в г.Лида. Коллектив стал дипломантом фестиваля «Возрождение музыки И.Реймана» в Республики Польша; победитель областного смотра-конкурса творческих коллективов «Краски творчества Принеманского края». В 2014 г. вокальной группе «Рэчанька» присвоено звание Лауреата III степени в областном смотре-конкурсе академических коллективов в г. Гродно.

Рождественские встречи аг.Щорсы 2015 г.



В 2016 г. вокальная группа была награждена Дипломом Лауреата на XI фестивале православных песнопений «Слава в вышних Богу».

В 2017 г. народная вокальная группа «Рэчанька» награждена грамотой за многократное участие в духовно-просветительских мероприятиях в рамках сотрудничества с Белорусской Православной церковью.

В июле 2017 г. народная вокальная группа «Рэчанька» приняла участие в Республиканском фестивале хорового искусства «Певчее поле», который прошел в Мядельском районе (Минская область).

В настоящее время вокальная группа постоянно выступает с концертами, а каждая встреча с благодарным зрителем наполняет коллектив силой, эмоциями и новыми впечатлениями, без которых невозможна профессиональное исполнение произведения.

В мае 2017 г. коллектив очередной раз подтвердил звания «народной».